

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ

ВІЗАВАЯ АНКЕТА

REPUBLIKA BIAŁORUŚ

WNIOSEK WIZOWY

1. Прозвішча/Nazwisko		4. Пол/Płeć		Фотаздымак/Foto								
2. Імя/Imię		<input type="checkbox"/> мужчынскі/ męska										
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзясвоі/Dругіе імя і nazwisko rodowe		<input type="checkbox"/> жаночы/ żeńska										
5. Дата нараджэння/Data urodzenia		6. Месца нараджэння/Miejsce urodzenia			Службовыя адзнакі/ Adnotacje służbowe							
<table border="1"> <tr> <td>dzień</td> <td>miesiąc</td> <td>rok</td> </tr> </table>		dzień	miesiąc	rok		краіна/kraj горад/miejscowość вобласць (раён)/województwo						
dzień	miesiąc	rok										
7. Цяперашняе(ія) грамадзянства(ы)/Obywatelstwo					Дата звароту:							
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якое(ія) было(і) ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены/Jeśli zmieniano obywatelstwo, podać poprzednie					Падставы:							
8. Тып пашпарта/Typ paszportu		9. Нумар пашпарта/Numer paszportu		12. Дата выдачы/Data wydania								
<input type="checkbox"/> звычайны/zwykły <input type="checkbox"/> дыпламатычны/dyplomatyczny <input type="checkbox"/> службовы/służbowy <input type="checkbox"/> іншы дакумент/inny dokument:		10. Кім выдадзены/Wydany przez		<table border="1"> <tr> <td>dzień</td> <td>miesiąc</td> <td>rok</td> </tr> </table>		dzień	miesiąc	rok				
dzień	miesiąc	rok										
		11. Дзе выдадзены/Miejsce wydania		13. Тэрмін дзеяння/Termin ważności								
				<table border="1"> <tr> <td>dzień</td> <td>miesiąc</td> <td>rok</td> </tr> </table>		dzień	miesiąc	rok				
dzień	miesiąc	rok										
14. Адрас сталага месца жыхарства/Adres stałego pobytu					Рашэнне по звароту:							
краіна/kraj вобласць(раён)/województwo горад/miejscowość вуліца/ulica нумар дома/dom нумар кватэры/mieszkanie нумар тэлефона/telefon e-mail					ад <input type="checkbox"/> станойчае <input type="checkbox"/> адмоўнае							
15. Месца працы і службовы адрас/Miejsce pracy					Тып візы:							
прадпрыемства/pracodawca пасада/stanowisko краіна/kraj вобласць (раён)/województwo горад/miejscowość вуліца/ulica нумар дома/dom нумар тэлефона/telefon					<input type="checkbox"/> В <input type="checkbox"/> С <input type="checkbox"/> D							
16. Катэгорыя візы/Kategoria wizen		17. Тып візы/Rodzaj wizen		18. Колькасць уездаў/Ilość wjazdów								
<input type="checkbox"/> індывідуальная/indywidualna <input type="checkbox"/> групавая/grupowa		<input type="checkbox"/> транзітная/transytowa <input type="checkbox"/> кароткатэрміновая/krótkoterminowa <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/długoterminowa		<input type="checkbox"/> аднаразовая/jednokrotna <input type="checkbox"/> двухразовая/dwukrotna <input type="checkbox"/> шматразовая/wielokrotna								
19. Тэрмін дзеяння візы/Termin ważności					Кратнасць візы:							
з/od		па/do		на тэрмін знаходжання/ na termin pobytu								
<table border="1"> <tr> <td>dzień</td> <td>miesiąc</td> <td>rok</td> </tr> </table>		dzień	miesiąc	rok	<table border="1"> <tr> <td>dzień</td> <td>miesiąc</td> <td>rok</td> </tr> </table>		dzień	miesiąc	rok	<table border="1"> <tr> <td>dni</td> </tr> </table>		dni
dzień	miesiąc	rok										
dzień	miesiąc	rok										
dni												
20. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/Nazwa instytucji zapraszającej lub imię i nazwisko osoby zapraszającej					Мэта візиту:							
21. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/Adres instytucji zapraszającej lub osoby zapraszającej					<input type="checkbox"/> дзелавыя стасункі <input type="checkbox"/> удзел у спартыўных/ культурных мерапрыемствах <input type="checkbox"/> прэса <input type="checkbox"/> гуманітарная <input type="checkbox"/> рэлігійныя стасункі <input type="checkbox"/> з правам працы па найму <input type="checkbox"/> турызм <input type="checkbox"/> на вучобу <input type="checkbox"/> прыватная <input type="checkbox"/> наведванне месцаў пахавання <input type="checkbox"/> на сталае жыхарства <input type="checkbox"/> службовая <input type="checkbox"/> дыпламатычная							
вобласць(раён)/obwód		горад/miejscowość		Віза:								
вуліца/ulica		нумар дома/dom		№								
нумар кватэры/mieszkanie		нумар тэлефона/telefon		Спраўдная:								
нумар факса/faks		e-mail		з								
22. Адрас знаходжання ў Беларусі/Adres pobytu na Białorusi					па							
вобласць(раён)/obwód		горад/miejscowość		тэрмін знаходжання								
вуліца/ulica		нумар дома/dom		Спагнаны збор:								
нумар кватэры/mieszkanie		гасцініца/hotel									
23. Падрабязнае тлумачэнне мэты візиту/Szczegółowe wyjaśnienie celu wizyty											

Глядзі на адвароце ↓ Patrz na odwrocie

24. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь/ Czy byliście Państwo wcześniej na terytorium Republiki Białoruś <input type="checkbox"/> так/tak <input type="checkbox"/> не/nie калі так, вызначце тэрмін, месца і мэту апошняга візіту/jeżeli tak, podać termin, miejsce i cel poprzedniego pobytu з/od па/до дзе/gdzie мэта візіту/cel pobytu														
25. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь на працягу бягучага года і агульны тэрмін часовага знаходжання/Poprzednie wizyty w Republice Białoruś w bieżącym roku 1) з/od па/до 4) з/od па/до агульны тэрмін часовага знаходжання/ огólny termin tymczasowego pobytu 2) з/od па/до 5) з/od па/до <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td></tr></table> 3) з/od па/до 6) з/od па/до <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>dni</td></tr></table>				dni										
dni														
26. Ці было Вам адмоўлена ў беларускай візе або віза была анулявана/ Czy kiedykolwiek odmówiono Panu(i) wydania wizen białoruskiej, lub wiza została anulowana <input type="checkbox"/> так/tak <input type="checkbox"/> не/nie калі так, вызначце дату/jeżeli tak, podać datę														
27. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Czy kiedykolwiek odpowiadał(a) Pan(i) za nieprzestrzeganie prawa na terytorium Republiki Białoruś <input type="checkbox"/> так/tak <input type="checkbox"/> не/nie калі так, вызначце калі/jeżeli tak, podać kiedy і дзе/gdzie Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/Twierdząca odpowiedź na to pytanie nie zaważy na decyzji o wydaniu wizen, jednak w tym przypadku niezbędna jest rozmowa z konsulem														
28. Ці былі Вы дэпартаваны з якой-небудзь краіны/ Czy był(a) Pan(i) kiedykolwiek deportowany(a) z obcego państwa <input type="checkbox"/> так/tak <input type="checkbox"/> не/nie калі так, вызначце калі/kiedy і з якой краіны/z którego państwa														
29. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ Środek transportu, którym przewiduje się wjazd do Republiki Białoruś		30. Маршрут руху/Trasa podróży												
31. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Środki zapewniające pobyt na terytorium Republiki Białoruś <input type="checkbox"/> наяўныя сродкі/gotówka <input type="checkbox"/> банкаўскія чэкі/czeki bankowe <input type="checkbox"/> крэдытныя карткі/ karty kredytowe <input type="checkbox"/> зваротны білет/bilet powrotny <input type="checkbox"/> дарожныя чэкі/czeki podróżne <input type="checkbox"/> пражыванне/zamieszkanie		32. Звесткі аб медыцынскай страхоўцы/ Informacja o ubezpieczeniu medycznym страховаая арганізацыя/firma ubezpieczeniowa страховы поліс/polisa ubezpieczeniowa: нумар/numer сапраўдны з/ważny od па/до												
33. Сямейнае становішча/Stan cywilny <input type="checkbox"/> знаходжуся ў шлюбе/ żonaty (zameżna) <input type="checkbox"/> не знаходжуся ў шлюбе/ kawaler (panna) <input type="checkbox"/> разведзены(а)/ rozwiedziony(a) <input type="checkbox"/> удавец(удава)/ wdowiec (wdowa)														
34. Прозвішча мужа (жонкі)/Nazwisko męża (żony)		35. Прозвішча мужа (жонкі) пры нараджэнні/Nazwisko rodowe męża (żony)												
36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/Imię i drugie imię męża (żony)		37. Грамадзянства(ы) мужа (жонкі)/Obywatelstwo męża (żony)												
38. Дата нараджэння мужа (жонкі)/ Data urodzenia męża (żony) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>dzień</td><td>miesiąc</td><td>rok</td></tr></table>					dzień	miesiąc	rok	39. Месца нараджэння мужа (жонкі)/Miejsce urodzenia męża (żony) краіна/kraj горад/miejscowość вобласць (раён)/województwo						
dzień	miesiąc	rok												
40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/ Czy razem z Panią/Panem jadą dzieci wpisane do paszportu <table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th>Прозвішча/Nazwisko</th><th>Імя/Imię</th><th>Дата і месца нараджэння/Data i miejsce urodzenia</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Прозвішча/Nazwisko	Імя/Imię	Дата і месца нараджэння/Data i miejsce urodzenia									
Прозвішча/Nazwisko	Імя/Imię	Дата і месца нараджэння/Data i miejsce urodzenia												
41. Дэкларацыя/ Deklaracja Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак або адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы. Niniejszym oświadczam, że podane w tym wniosku przeze mnie informacje są dokładne i prawdziwe. Wiem, że podanie nieprawdziwych informacji lub odmowa przedstawienia niezbędnych dokumentów spowoduje odmowę udzielenia wizen Republiki Białoruś. Jestem również świadomy(a) faktu, że w przypadku gdy te informacje uznane zostaną za nieprawdziwe, wiza może być w każdym momencie anulowana. Zobowiązuję się po przybyciu na terytorium Republiki Białoruś zameldować się oraz opuścić jej terytorium przed upływem terminu ważności wizen.														
42. Асабісты подпіс/ Podpis osobisty		43. Дата падпісання/ Data podpisu <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>dzień</td><td>miesiąc</td><td>rok</td></tr></table>				dzień	miesiąc	rok						
dzień	miesiąc	rok												